

Дапамогам дзецям і жанчынам працоўных Іспаніі

МЫ З ВАМІ, РОДНЫЯ СЁСТРЫ!

СЛУЖ. 22 верасня. Кожны дзень прыносіць усё новыя і новыя весткі аб зборы сродкаў на дапамогу іспанскім жанчынам і іх дзецям. Пацудам інтэрнацыянальнай салідарнасці пранікнулі прамавы жанчыны; глыбокі гпеў супроць фашысцкіх катаў выказаўся на ўсеважных шмалікіх сходзе і мітынгаў працоўных акруці.

— Мы з вамі, родныя сёстры. — заявілі работніцы любаньскай раённай бальніцы. Мы пільна сочым за вашай гераічнай барацьбой. Работніцы адлічылі ахвяджаныя заработкі ў суме 225 рублёў на карысць жанчынам і дзецям рэспубліканскай Іспаніі.

Медыцынскі персанал саснаўскай бальніцы ўнёс 60 рублёў. Вучні любаньскай поўнай сярэдняй школы сабралі 130 рублёў.

Вучні і настаўнікі грэскай п'яноўнай сярэдняй школы ўнёслі 250 рублёў.

Тр. Марыя Гурская і Александровіч (р. Слуцк) сабралі 97 рублёў сярод хатніх гаспадынь, якія жывуць на вуліцы Р. Люксембург. Тр. Кірэева Клаўдзія і Баранюска Паўліна правалі сход хатніх гаспадынь, якія жывуць на Чырвонай вуліцы. За 2 гадзіны яны сабралі 50 рублёў.



Удзельніцы 1-га Фэсаванага жаночага аўтарэбургу адгукнуліся на заклік работніц «Трохгорскі» аб дапамозе жанчынам і дзецям Іспаніі. У час прабывання ў Сталіно яны арганізавалі наліску, сабраўшы 400 руб. На здымку: удзельніцы жаночага аўтарэбургу занаўжаюць падпісны ліст. У цэнтры — вядомая тав. Мірская. Фото Вейлер (СФ)

ДА ПОЎНАЙ ПЕРАМОГІ

Жонкі пісьменнікаў БССР годзе адгукнуліся на пісьмо работніц «Трохгорскі», на іх заклік аб аказанні дапамогі дзецям і жанчынам гераічнага іспанскага народа.

Тр. Вранішай, Александровіч, Глебова аб'ехалі кватэры пісьменнікаў і сабралі 1.500 руб.

Жонка пісьменніка Галавата ўнесла 100 руб., тав. Гурская — 60 руб., т. Броўка — 50 руб., жонка пісьменніка Вядулі — 50 руб., т. Александровіч — 60 руб., жонка пісьменніка Глебокі — 50 руб.

Збор сродкаў прадаўжаецца. Жонкі пісьменнікаў абавязаліся рэгулярна кожны месяц аказваць матэрыяльную дапамогу жанчынам і дзецям Іспаніі аж да поўнай перамогі гераічнага іспанскага народа.

Мы захоплены вашым гераізмам

ВАРЫСАЎ, 21 верасня. На мітынг прыйшлі ўсе калгасніцы калгаса імя А.Д.У. Чырвонаябокскага сельскага. З вялікай увагай было заслухана пісьмо работніц Трохгорнай мануфактуры. У сваёй рэзалюцыі калгасніцы заявілі:

— Дарагія сёстры, працоўныя жанчыны Іспаніі! Мы, жанчыны Савецкага Саюза, пасля Кастрэўскай рэвалюцыі атрымалі існавальнае жыццё. Мы дабіліся таго праў, таго жыцця, за якое мымагоўна па нашым мужам, братам сынам. Мы радуемся і ганарымся вашай мужнасцю і гераізмам у барацьбе з імпэрыялізма-фашызмам. Мымагоўна перамогі.

На мітынг сабралася 50 руб. у дапамогу іспанскім жанчынам і дзецям.

ХРОНІКА ЗБОРУ СРОДКАЎ

- Вучальніца з класа 13 мескай школы Міна Левін унёс 3 рублі.
- Маском 1 савецкай бальніцы — 285 руб.
- Работніцы дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна — 556 руб. 33 кап.
- Жонкі начальніка аскаду Н-скага палка — 842 руб.
- Жыхары жакта № 15 — 234 руб.
- Калектыў работнікаў Дзяржаўнага дзіцячага тэатра — 552 рублі.
- Жонка ўрача Клінічнага гарадка Е. Н. Астрыяна — 60 руб.
- Жонкі работнікаў Беларускай Акадэміі навук — 117 руб.
- Работнікі жакта № 5 — 73 руб.
- Рабочыя скарняў майстарні — 160 руб.
- Донцкая група жакта № 32 — 281 руб.
- Жонкі работнікаў мескага аэрапорта — 73 руб.
- Увогю за 22 верасня ў беларускае аддзяленне Дзяржаўнага Саюза на рахунак № 15018 паступіла дапамогі жанчынам і дзецям гераічнага іспанскага народа 9.183 руб. 46 кап.

На мітынгу Фінбаньскіх работнікаў г. Слуцка сабралася 300 руб. У рэзалюцыі мітынгу гаворыцца: «З глыбокім гневаем чытаем мы весткі аб зверствах фашызмаў у Іспаніі. Пацудам рэзалюцыі выкаляюць у нас павядзленні аб мужнасці жанчынам у барацьбе з азірачным фашызмам. У нашым шчаслівым і радасным жыцці іспанскія трыжаныні бачаць сваю святую будучыню».

На рахунак банка на Чырвона-слабоцкаму раён паступіла ўжо 508 рублёў. Любаньскаму — 500 руб. і Слуцкаму — 1.850 рублёў.

Н. ШІШКО.

Удзельніцы 1-га Фэсаванага жаночага аўтарэбургу адгукнуліся на заклік работніц «Трохгорскі» аб дапамозе жанчынам і дзецям Іспаніі. У час прабывання ў Сталіно яны арганізавалі наліску, сабраўшы 400 руб. На здымку: удзельніцы жаночага аўтарэбургу занаўжаюць падпісны ліст. У цэнтры — вядомая тав. Мірская. Фото Вейлер (СФ)

У ФОНД БРАЦКАЙ ДАПАМОГІ

— Божны з нас гатоў дапамагчы іспанскім таварышам у іх дзяржаўнай барацьбе з фашызмі і ўдзяліць ім дапамогу ў выглядзе грошай і рэчыва. — заявілі на мітынгу стэханавецкага завода імя Сталіна ў Бабруйску тав. Лукашова. Пасля мітынгу зачыніў збор сродкаў, які даў 425 рублёў.

Настаўніцы 17 сярэдняй школы г. Бабруйска ўнеслі ў фонд дапамогі іспанскім жанчынам і дзецям 200 руб. і выкалікі ўзв'яз з іх прыклад усіх настаўніц горада.

— Мы горада падтрымліваем працавую работніц «Трохгорскі», — заявілі на мітынг служачыя мепладзскага Беларускага педтэхнікума. На мітынг сабралася 393 руб.

На заводзе «Спартак» у Оршы з вялікім уздымам прайшоў збор сродкаў у карысць жанчынам і дзецям іспанскім Іспаніі. За адзін дзень сабралася 374 руб.

З вялікім гневаем заслухалі калгасніцы калгаса «Пролетарскі» Перасаскага сельсаведа, Варэскага раёна, павядзленне аб зверствах фашызмаў і іх дапамогу іспанскім жанчынам і дзецям Іспаніі.

Цяпер праўдзены калгас, брыгада Міна Анжэ заявілі:

— Я адлічваю на карысць мужчын іспанскім жанчынам, якія змагаюцца за сваю незалежнасць, 20 рублёў. 20 руб. унесла таварысця даччына свайго калгасніка-стэханавца Ганна Ступішкіна. Калгасніца паловаўца брыгады Вара Залеская адлічыла 15 руб.

— Усе, як адзіны, дапаможам барацьбітам з крывавамі фашызмам, якія мужна астойваюцца сваю свабоду, — заявілі работніцы магільскай цэнтральнай работнай п'яноўнай, — у куплі харчовых пасылкаў і адлічваю адзін процант мескага заробку.

Жонкі гомельскіх чыгуначнікаў А. В. Асіповіч, Г. Н. Зайнаберг, А. С. Радзіна, Л. С. Багданава і інш., у колькасці 12 чал., унеслі ў фонд дапамогі іспанскім жанчынам і іх дзецям 88 руб.

Комсамолкі гомельскага вагоннага ўчастка Алена Панкова, Новікава Ніна і Шішковіч Ганна ўнеслі ў фонд дапамогі на 15 руб. кожная.

ДАПАМОГА КАЛГАСНІКАЎ

ДЗЯРЖЫНСК, 22 верасня. У калгасе і саўгасе, па працярэмствах, ва ўстаноўках і школах прыгранічнай Дзяржыншчыны адбываюцца п'яноўныя мітынгі пралетарскай салідарнасці з іспанскім народам. Тут-жа на мітынгах праводзіцца збор сродкаў у фонд дапамогі жанчынам і дзецям Іспаніі.

— Мы з хваляваннем сочым за гераічнай барацьбай іспанскіх працоўных з азірачным фашызмам, — заявіла на мітынг стэханавецкага сельскага імя Сталіна ў Бабруйску тав. Лукашова. Пасля мітынгу зачыніў збор сродкаў, які даў 425 рублёў.

— Усім сіламі будзем дапамагаць гераічнай барацьбе іспанскіх работнікаў супроць азірачнага фашызма, — пішучы вучні школы ў пісьме ў рэдакцыю. Збор сродкаў на дапамогу працоўным Іспаніі даў на школе 139 руб.

— Усім сіламі будзем дапамагаць гераічнай барацьбе іспанскіх работнікаў супроць азірачнага фашызма, — пішучы работніцы ЦК саюза работцаў фанарнай і запалкавай прамысловасці СССР, — бо кожны поспех работцаў Іспаніі — гэта поспех барацьбы за мір. Уносім у фонд дапамогі жанчынам і дзецям Іспаніі 270 руб.

Сярод супрацоўнікаў ПМК БССР і жыхароў 1-га і 2-га зора Саветаў сабралася 530 руб. Збор сродкаў працягваецца.

Студэнты і студэнткі Менскага вышэйшага педтэхнікума на мітынгу, прысвечаным памозем у Іспаніі, у прынятай рэзалюцыі заявілі: «З напружанай увагай і хваляваннем сочым мы за вашай, гераічнай барацьбай супроць азірачных ворагаў народу — фашызма і імпэрыялізму». Ад усе думкі мы вітаем іспанскі народ і жадаем перамогі ў яго барацьбе супроць фашызма».

Студэнткі і студэнты ВПІ ўнеслі 700 рублёў і заклікалі студэнтаў ўсіх навучальных устаноў горада Менска паслаць іх прыкладу.

Збор сродкаў працягваецца.

Мужным барацьбітам за дэмакратычную Іспанію

ВІЦЕБСК, 22 верасня. (Спец. мэр. «Звязда»). З вялікім энтузіязмам сустраілі работніцы і работніцы Віцебска пісьмо работніц Трохгорнай мануфактуры імя Дзяржынскага. Яны такога завода, фабрыкі, цеха, брыгады, да-б не адгукнуліся на заклік работніц «Трохгорскі».

З вялікім поспехам ідзе збор сродкаў на фабрыцы «Сідэя індустрывізацыі», «Профінтэр», на інструментальна-машынай фабрыцы і інш. Рабочыя ў сваіх рэзалюцыях выказваюць пацудам гераічнае сімпатыі і любові да гераічнага іспанскага народа, які мужна змагаецца з узброеным да зубоў фашызмак ворагам.

Работніцы дзёна Віцебскага вузла сабралі 100 руб. для куплі пасылкаў. Рабочыя і работніцы паха прамыўкі № 1 у сваёй рэзалюцыі заявілі:

«Нахай працоўныя жанчыны і дзеці Іспаніі адчуваюць нашы клопаты аб іх, наша падтрыманне і іх дзяржаўнай барацьбе».

Сярод студэнтаў Віцебскага педтэхнікума інстытута імя С. М. Кірэева сабралася 1.387 руб. у фонд дапамогі працоўным Іспаніі.

АСТРОЎСІ.

ГЕРМАНСКАЯ ІНТЭРВЕНЦЫЯ У ІСПАНІІ

Замежны друк, аспэцыяльна створаны ў Іспаніі, аднадушна прызнае, што ваенна-фашызмскі мяжэ даўно быў-б прыдуман, калі-б не германа-італьянска дапамога мадэлізмам.

«Третья империя» надае важнае значэнне ўмацаванню свайго ўплыву на Пірэнейскім паўвостраве і ў Іспаніі Марока. Стратэгічная задуманасць Германіі ў кантролі над захаднай часткай Міжземнага мора даўно штурхала Германію на агрэсіўныя дзеянні. Нічэ задоўга да сусветнай вайны германскі імперыялізм пачаў заахоўваць умозможнае імгненнае выхад у Іспанію, рассяляючы іх у найбольш важных стратэгічных пунктах.

У 1905 г. германскі кайзер сам наведаў Танжэр для таго, каб выявіць магчымасць прыкпінення германскага імперыялізма ў Марока. Усе наступныя гады Германія прыкладала намаганні да таго, каб заамадавацца ў Марока. Германія імгненна атрымала ваенна-морскія станцыі на паўночна-афрыканскім узбярэжжы, якія дазволілі-б паставіць пад удар важнейшыя гаваньскія шляхі з Англіі ў Індыю і Аўстралію праз Суэцкі канал. З'яўленне германскага ваеннага судна «Пантара» ля берагоў Марока ў 1911 г. дзельна выклікала сусветную вайну. Такім чынам, германскія караблі не ўспрынялі з'яўлення ля Іспаніі і мараканскіх берагоў.

На гэты раз фашызмак Германія да ўмяшання ў іспанскія справы

прыгаваралася асабліва даўга. Яна не абмежавала свае дзеянні ў Марока, як ў 1905 г. Італьянскія агенты змагі пранікнуць за кароткі тэрмін на Балерарыя і Канарскія астравы, што належыць Іспаніі, і стварылі шматлікія таямныя базы на Пірэнейскім паўвостраве.

Па зусім правільнаму ўказанню газеты «Манчэстэр гардыян», у выхадку поспеху германскіх інтэрвенцый у Іспаніі, Англія і Францыя апынуліся-б у вельмі небяспечным становішчы. Пасля захвату Італіяй Аб'ект і Англіі асабліва трывожна адносіцца да 60 апанасці морскага шляху Лондан—Індыя праз Суэц. Усяляе ўмацаванне германа-італьянскага ўплыву ў Міжземным ці ў Чырвоным моры выклікае ў Англіі вялікую трывожу. Таму ў англійскіх ваенных і дыпламатычных колах далёка не абывава аднесіцца да ўзнікнення іспанскага ваенна-фашызмак мяжэ. У шматлікіх артыкулах англійскіх газет падкрэслівалася, што захват Германіяй ці Італіяй Балерарскіх астравоў вельмі небяспечны як для Англіі, так і для Францыі. Для Англіі ўмацаванне Італьян-германскага ўплыву на Пірэнейскім паўвостраве падвышала рывальска-стратэгічнае значэнне Пілартарскай краіны — гэтых «варот у Міжземнае мора». Асабліва трывожна на іспанскія пазіцыі былі ўспрыняты ў Парыжы, дзе зобра разумеюць, што ў выхадку перамогі фашызмак Францыя была-б акружана з трох бакоў: на поўначы і на



Да ваенна-фашызмак мяжэ ў Іспаніі. НА ФДЫМКУ: Сепанты а ваенна-миліцыянак Грета перапраўляюцца па лодках на французскі бок Віласа.

востраве Германія, на поўднёвым усходзе — Італія і на поўні — іх іспанскімі саюзнікамі.

Газета «Манчэстэр гардыян» адносна гэтага пісала, што ў такім выхадку Францыя прыпаўна-б стварыла на граніцы з Іспаніяй тэрыторыю сістэму ўмацаванняў, які на франка-германскай граніцы, а таварысця трымаць на поўдні Францыі вялікую армію. Стварэнне германскіх ваенна-морскіх баз на Балерарскіх астравах паржадала-б і сувязі Францыі з іх афрыканскімі каляніямі і самімі калоніямі. Дзеянстваў у Іспаніі Марока, Германія ўжо дабілася кантролю над буйнейшымі наветранымі камунікацыямі паўночна-заходнай часткі Афрыкі і выдзела вялікую падрыўную работу сярод мараканскіх плямёнаў.

Для ажыццяўлення сваіх стратэгічных замыслаў германскі фашызм не пакідаваў сіа і сродкаў. Як цяпер устаноўлена, на ўсёй Іспаніі і ў некалькіх на працягу гадоў дзеінічала магутная германская таямная арганізацыя. Штэбнаватара гэтай арганізацыі, якая выхадзіла пад прамым кіраўніцтвам германскай ахравні (Гестапа), была спачатку ў Мадрыдзе, а потым перавезена ў Барселону. Ст-

ваз паміж Берлінам і таямнымі арганізацыямі Гестапа ў Іспаніі ажыццяўлялі германскія афіцыйна-дыпламатычныя ўстаноўкі — пасольства і консульства. Паводле выхадку англійскіх газет «Манчэстэр гардыян» і «Ньюс пронік», сетка таямных агентаў Гестапа пакрывала ўсю краіну.

Гэтыя агенты германскай ахравні займаліся самай рэагентайнай падрыўнай работай — шпіянажам, падрыўнай і ваеннай разведкай, прапагандай, устаноўленнем сувязі з іспанскімі мапархіястамі і фашызмамі і т. д. Шпіённы працікаў ў найбольш важных ваенна-стратэгічных пунктах і падрыўных. Яны імкнуліся працаваць на тэлеграф, тэлефон, радыёстанцыі і т. д. Германская дыпламатычная пошта да-стаўляла шматлікія пакеты з фашызмак прапагандацкай літаратуры. Гестапа штурхала палкувала некаторыя іспанскія газеты і журна-

ла штаба, у той час як у Тэтуане жыў не больш двух дзесяткаў немцаў. Консульства займалася не абаронай германскіх грамадзян, а падрыўнай работай. Не выпадкова фашызмак паўстанне пачалося ў Іспаніі Марока дзе германская агенатура добра яго падрыхтавала.

Шырока сетка агентаў Гестапа дазволіла фашызмак Германіі ўсталяваць цесную сувязь з іспанскімі фашызмамі. Некаторыя пранавальні іспанскага фашызма рабілі пазыкі ў Берліне. Так, вясной гэтага года ў Германіі знаходзіліся іспанскі мапархіяст Санхурхо, які ўзначальваў падрыўную да мяжэ. Замежны друк піша ў сакавіку пісаў, што Санхурхо вядзе ў Берліне перагаворы аб дапамозе контррэвалюцыйным ваенным арганізацыям у Іспаніі. Указвалі на тое, што Санхурхо ў Берліне была абавана вялікая царства зброі.

Германскі друк ніколі не ўтойваў сваёй вяржасці да іспанскага ўрада, створанага ў выхадку перамогі наднавага фронту на парламенцкіх выбарах у лютым 1936 года.

Як толькі бы створан урад, які апраўса на народны фронт, германскі друк пачаў заамаць да зваржэння левага ўрада і да ўста-

КРЫНІЦЫ АПЛАТЫ ПРАЦАДНЯ

Калгаснікі сельскагаспадарчай артылі «Чырвоны будаўнік», Камярышскага раёна ў 1935 годзе атрымалі з садынаў на працягу 18 кап. грошай. Пры высокай аплаце працягвае на працягу прадукцыі грашовая частка аплаты працэдэн аказалася надзвычайна нізкай. Гэта было вынікам новай грашовога даходу і парушэння статута пры ўтварэнні фондаў. У недадзельны фонд было выдзелена 30 проц. ад усёй сумы грашовых прыбыткаў артылі, замест 20 проц. устаноўленых статутам.

У гэтым годзе па каштарысу прадухаджана выхад на 38 кап. на працягу, але старшыня артылі тав. Будучы паставіў мотай дабіцца выдачы грашма на кожны працягдзень не менш рубля. Гэта дасягаецца па эканоміі выдаткаў і вялікай увагай да павелічэння грашовых прыбыткаў артылі, якія склаваюцца з прадажу дзяржаве малака звыш абавязковых паставак 300 цэнтнераў, што дае дадатковых 15 тысяч рублёў.

Высокі ўрадавай каналець забеспечыў выкананне кантрактаў і дагавору адной пасонню. Уся маперка поймае звыш пана. З 31 гектара каналі на 2 цэнтнера дзённы, па 560 рублёў за цэнтнер дае дадатковых 34.700 рублёў.

Па ізыну была злана звыш пана не менш як па 50 цэнтнераў валака на гектара. З 31 гектара ізыну па 0,5 цэнтнера, па 690 рублёў за цэнтнер (14 нумару звыш панавай значы) дае грашовы прыбытак 10.700 руб.

Ал прадажу гародніны атрымана 2 тысячы рублёў, не прадудзельнах каштарысам.

Калгас арганізаваў выраб цэгла, якой зроблена за лета 60 тысяч каплі. З іх 20 тысяч скарыстана ў

сваёй гаспадарцы. Ал прамаку ас-тотных 40 тысяч каплі па 120 рублёў за тысяччу атрымліваецца 4800 рублёў.

Гэтыя крыніцы забеспечваюць павышэнне прыбыткаў часткі непазвыжанае даходаў калгаса «Чырво-грашовы даходаў калгаса «Чырво-ны будаўнік» па каштарысу 1936 года на агульную суму ў 67.200 рублёў.

Пры росце даходнасці можна аб-межавацца адлічэннем у непадзельны фонд 15 проц. грашовых пры-быткаў. Гэта сума будзе большай, быткаў. Гэта сума будзе большай, чым непадзельны фонд 1935 года, адлічаны ў размерні 30 проц. але ад меншай сумы грашовых даходаў артылі.

Праўдзены артылі праводзіць апра-раз жорсткае адмаомі адміністра-цыйных выдаткаў. Штомесячная грашовая даплата, якая раей вы-правадалася старшын і рахуноўцамі (звыш налічваемых працэдэн) аусік аята.

Выключнае значэнне для павы-шэння аплаты працягвае як інту-рэй, так і грашма на правільнае налічэнне працэдэн членам артылі. У калгасе «Чырвоны будаўнік» ёсьць вельмі нізкія нормы, выпрыклад: забаранавы на пары ковей 2 гек-тары ў два сляды, выпрыклад: ізы-ну за дзень 6 сотых гектара, за што налічвалі 2 праціны і т. д.

Пры правільным навірванні працы калгас «Чырвоны будаўнік» за 1936 год налічыў-бы не 97 ты-сяч працэдэн, а толькі 80 тысяч.

Рыхтуючыся да завяршэння сель-скагаспадарчага года, праўдзены кожнага калгаса абавязана клапа-ціцца аб высокай аплаце працягвае як натураль, так і грашма. Усе крыніцы павышэння даходнасці тра-ба цалкам скарыстаны.

Е. ЗАЛЕСКІ.

СТАХАНАЎЦЫ НА УБОРЦЫ БУЛЬБЫ

СЛУЖ. Калгас і саўгасы Слуцкай акруці разгарнулі масовую ўборку і ачыну бульбы дзяржаве. Убрава ўжо 1.539 гектараў. Поўнаасо разлічыліся з дзяржавай па бульбе калгас «Новы быт», імя Калініна, Капыльскага раёна, «Новае жыццё» і «Чырвоная змена», Любаньскага раёна, «Большыя шпіль», Ста-рэбскага раёна, імя Пілао і «Ін-тэрнацыянал», Грэскага раёна, калгас «Секра сацыялізма», Чырвона-слабоцкага раёна.

Па-стэханавецку ўборка бульбы калгас «1-га мая». Ужо ўбрава больш 50 проц. усёй асяеянай плошчы. Калгас атрымлівае ў гэтым годзе па 1.200 пулёў бульбы з гектара. Асобныя гектары даюць 1.500 пулёў.

Самы лепшы ўрадавай бульбы на палых трэціх брыгады, брыгадзірам якой з'яўляецца тав. Якімовіч. 6

гектараў тут даюць па 1.500 пулёў і 13 гектараў па 1.300 пулёў.

На палых разгарнулася стэханавецка барацьба за ўборку бульбы. Стэханавецкая Азэрная Наташа 11 верасня рыдзельна выкавала таву бульбы пры норме 25 пулёў. Вечара і брыгадзе адбыўся сход. Стэханавецкая Азэрная расказала, якім метадам яна дабілася такой выпра-цоўкі. Тут-жа праўдзены калгаса не пратравала 100 пулёў.

Метад Азэрнай стаў здымкам амаць усёх калгаснікаў брыгады Алаксандра Гірына Зяно Серыя Наташа 12 верасня выбрала 189 пу-лёў бульбы. У гэты-ж дзень Азэрная Наташа і Лесява Настя накла-лі па 67 пулёў. Выпрацоўка ў гэты брыгадзе на кожную жанчыну дася-гнула 55 пулёў. Брыгада хутка на-чае ўборку бульбы.

Н. ШІШКО.

97 тысяч рублёў прыбытку ад саду

Шырока раскінулася палавос-ная зямля калгаса «Дніпроўская ломуна», Лоеўскага раёна. Яна займае плошчу ў 1.950 гектараў, з якіх пад садамі займае 36 гектараў. 34 гады свайго жыцця адыў калгаснік Дваракоскі Самусь гэтому саду.

У 1932 годзе Дваракоскі са-браў тры вагоны найлепшых экспертных яблык. У мінулым годзе адна дзяржава 75 тон садавіны. Апраца гэтага ў лік дэцэнтра-лізаваных зааговак ахана 37 тон садавіны і больш 30 тон сажыко-вана на працягу. Чыстага прыбыт-ку ад саду калгас атрымаў 97 тысяч рублёў.

Не менш 120 тон садавіны мяр-

куе сабраць Дваракоскі ў гэтым годзе. У садзе ёсьць зыблікі «сваі-кан-бісмарк», якія дасягаюць по-былай велічыні.

Праўдзены калгаса адваляць пад новы сад 40 гектараў зямлі. Сад будзе засаджан дрэвамі з сьвейго расадніка, у якім дзед Самусь вы-гадаваў 2 тысячы маладых сажан-цоў.

Калгаснік Дваракоскі рэгулярна чытае журнал «Плодовощное хо-зяйство», кнігі Мічурна і газету «Правда». Усе свае веды ён пера-дае маладым садаводам. За ўзору на работу вясной гэтага года дзед Са-мусь калгас паслаў на курорт у Еўфаторыю.

Д. Н. ПАУЛОСНІ.

паўлення ваенна-фашызмак дыкта-туры ў Іспаніі.

За некалькі дзён да мяжэ бер-лінскага газетны працікаў адзіночому асымленасць аб становішчы ў Іспаніі, прадказваючы пачатак грамадзянскай вайны. Газета «Фельк-шпер беахтэр» «прадказала» ваенна-фашызмак мяжэ ў Іспаніі за чатыры дні да яго пачатку.

Калі ўздыўся мяжэ, Берлін ад-крыта стаў падтрымліваць закла-ты ворагаў народу. У іспанскія во-ды аднацца значная частка герман-скага ваеннага флоту, былі апраў-лены бамбардзіроўшчыкі, ваенныя інструменты, лётчыкі, новая партыя дыверсантаў і шпіёнаў.

«Третья империя» аказала вельмі сур'ёзную дапамогу мяжэнікам. Па-ветраны флот і ваенна-морскія сілы Германіі дапамагалі генералу Фран-ко перакінуць амежны лётцы і мараканскія войскі ў Іспанію. Для гэтай мэты генералу Франко былі апраўлены самалёты, на якіх і было зроблена перакіраванне маракан-скіх часцей на Пірэнейскі паў-вострав. У часе авіярацый іспанска-га ўрадавага ваеннага судна «Хай-ме 1» ля Сеуты, калі «Хайме 1» рыхталася да абстрэлу мяжэнікаў, германскі бранасяп «Дойчланд» паводі маневраваў узад і наперад, каб перашколіць бамбардзіроўцы Сеуты. У рэзультаце «Хайме 1» вымушан быў адлічыць да Малагі.

Зброю германскіх фашызмак павы-да даставалі мяжэнікам задоўга да пачатку мяжэ. Нічэ ў 1933 годзе германская зброя была тапа-выпрадана на Канарскіх астравах, у 1936 г. — у Іспаніі Марока і на Балерарскіх астравах. Калі-ж мяжэ пачаўся, зброя даставалася мяжэнікам непасрэдна германскімі ваеннымі судамі, або пад іх ахо-

вай. Так было, напрыклад, у Мара-цы (Марока) у пачатку жыцця.

Аб фактах авіярацый зброі в Германіі ў Іспанію штодзень паведам-ляюць карэспандэнты многіх замеж-ных газет. Міжсінні ў пачатку мяжэ на мелі самалётаў, цяпер яны маюць звыш 100 баявых машынаў новых узораў. Частка іх была апраўлена в Германіі ў разабраным выглядзе, астатнія прыбылі наветраным шляхам. Не адзін раз замежны друк паведамляў аб падзе герман-скіх самалётаў у Іспанію праа Швейцарыю. Шматлікія паралохы выгружаюць у Партугаліі герман-скую зброю, акуль яна накіроў-ваецца ў Іспанію. Па паведамленню газеты «Дойч геральд», мяжэнікі маюць не толькі самалёты і кулям-ны германскага паходжання, але і артылерыю. Так, у раёне Мерыды дзеініваюць 18 германскіх цяжка-гармак.

У тых выпадках, калі караблі іо-панскага ўрада прабуюць затрамаць транспарты з германскай зброёй, Берлін паржае «прамыкі дзеяння-мі». Па паводу агляду іспанскіх урадавым судноў германскага па-рохода «Камару», перавозіўшага з Данцыга германскую зброю ў Іспа-нію, Берлін пачаў вялікі шум.

Гітлер пшгравіў бамбардзіроўкай іс-панскіх портаў і паслаў у іспанскія воды новую аскандру. Іспанскаму ўраду было ўказана, што ў выпад-ку паўтарэння агляду германскіх ганілаючых суднаў карабллі іс-панскага ўрада, Германія ўжыве ваенную сілу.

Так фашызмак ўрад Гітлера ах-чырта стаў на бок ворагаў іспан-скага народа.

М. АНАТОЛІЎ.

ІДЫДЫ БАЛБАТНІ АДМІНІСТРАВАННЯ

Калгас «Мультура», Юрафскага сельсавета, Смалынскага раёна, мае ўсе магчымасці быць перадавым ва ўсіх гаспадарча-паўстанцкіх напрамках. Але безадказна адносіцца да работ праўленне калгаса і старшыня Цыркуноў. З гэтай прычыны ў калгасе наладзіліся рад прыкрытцяў. Шпаны, якія ляжыць на гумне, дрэна засякаваныя, а таму ўсе стогі параслі. Маладзца шпаны правозіцца пельмі дрэна. У садове застаецца пшата зяра. Аднак саўба праходзіць марудна. План выкапан на 50 проц. Сяюць на дрэна падрыхтаванай глебе і ў большай частцы на жытнішчы і аўсцішчы. Насенне да саўбы не апрацавана. Былі выпадкі, што сёння працавалі па поладу дню.

АБМЕЖАВАЛІСЯ АБЦАНАМІ

На менскім водаканале працуе 200 рабочых. Пры наборе рабочых сілы верабудчыкі Станкевіч і Бірыльчык шмат абмялі рабочым. Але на справе атрымаўся зусім не так. Зарплата рабочым выплачваецца раўнамерна са спаданнем на 5—10 дзён. У інтэрнаце песна, брудна, сцяны абшпелыя паўшчымі. Прабіральшчыкі ў інтэрнаце няма. Ложкі без мыццальна і паспелай бланкі. Такі дрэнны адначынны адбіваецца на працаздольнасці рабочых і лічыцца ўра не выконваюць свае нормы.

КУЛЬТУРАВАЯ РАБОТА У ЗАНЯПДЗЕ

У саўгасе «Маладая гвардыя», Брунцянскага раёна, моладзь не мае дадзенай культуры правозіцца ад работ час. Клуб часова знаходзіцца ў памішанай стаянцы, ён заставаўся без голыд. Пэтым яго перавялі ў другое памішанне. Пяпер-жа аўсім няма клуба. У бібліятэцы цікавай літаратуры мала. Сродкі, якія былі выдзелены на набавіць літаратуры, невядома дзе пацаліся. Культсправаўнік Бабоў бядаваўна-МАНУЛАУ.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

Над такім запалаўкам у нашай газеце быў змяшчаны артыкул таварыша Малевіча аб фактах ішчавання стыханаўца, выключэнні з калгаса на неправамернаму сходы, заблытанасці ўчоту ў калгасе «Чырвоны Кастрычнік», Старобінскага раёна. Старобінскі РК КП(б)Б паведавае, што факты поўнасцю адзінадушна сфармуляваны. Выглядзіць калгас «Чырвоны Кастрычнік», па віне ягога заблытані ўчот правадзіць, зняў а работу ў сучасны момант усе працэдны калгасістам вывераным і злічаны ў прапозіцыя кіткі. Вынаяткі ў ішчаванні стыханаўца Чалышча Вялькевіч і Афанасіў прымушавана да судовай адважанасці. Тав. Чалышч за ўзоры стыханаўскай работы рашэннем агульнага схода прамаван 100 рублям. Факт аб выключэнні з калгаса на неправамернаму сходы перададзі на вырашэнне прэзідыума РК.

УСЕНАРОДНАЕ АБМЕРКАВАННЕ ПРАЕКТУ КАНСТЫТУЦЫІ СССР

НЯХАЙ ЖЫВЕ НАШ СТАЛІН!

Добра вывучыў усе пункты сталінскай Канстытуцыі стыханавец Ялобінскага хлебазавода, работчы Валёў Нікалай Паўлавіч. Чаота пасля работы Нікалай Паўлавіч ачыта раз працягвае гэтыя асноўныя закон краіны сацыялізма. Увесь гэты час ніколі не перастаў адпачываць. Дыпер-жа на заводзе я — стыханавец. Вачу клопаты і павягу да сабе. Стэла пабываў на курорце, набраў сіл для працы на карысць радзімы.

ЗДЗЕЙСІЛАСЯ МАРА

Некалькі раз працягваў і праект сталінскай Канстытуцыі, пакуль добра не зразумелі кожны пункт яе. Які радасна жыць у краіне, дзе існуе такая Канстытуцыя! У Заходняй Беларусі прапозіцыя памраўцы ў голаду, яны падпадаць падвой экспластаўні буржуазіі. У нашай краіне прапозіцыя атрымалі права на працу, на асвету, на адпачынак. Хочам стаць інжынерам, калі ласка, дая праце шырока адкрыты тавары інстытутаў. Хочам стаць дэчымі — і гэта для нас даступна. На любым участку нашага вадлікага будаўніцтва кожны грамадзянін мае магчымасць шырока прымяніць свае здольнасці.

Палітычная блізарукасць гомельскага горсовета

ГОМЕЛЬ. (Ад спец. нар. «Звезда»). У прыёмнай старшыні гомельскага горсовета вядзіла чага. На розных справах прышлі сюды прапозіцыя горада. Некаторыя з іх ужо не першы раз тут. Чыжка парасці да тав. Малашонка. У гадзіны прыёму (ад 12 да 2-х) явраз скіпаюцца розныя парамы. Мы прапозіцыя пратаколу ўсіх пленумаў і прэзідыумаў горсовета за апошні год. Шмат пытаньняў было абгаворана, шмат паставіў вышчана. Але-ж я не даўна, што кіраўнікі горсовета на працягу ўсяго часу не пачылі патрабаванні па ставіць хадзіць раз на пленуме пытанне аб сталінскай Канстытуцыі. На прапозіцыя гомельскага абмеркавання Канстытуцыі. Яно супрадаждалася новымі вытворчымі пераходамі стыханаўцаў, рабочых, пельмі калектываў. Аднак усё гэта было праведзена на-кампаўнае. Шматкікі папраўкі і дадаткі, унесены прапозіцыя да праекту Канстытуцыі, нічо не запісваў. Характэрны такі факт. 5 жніўня прэзідыум горсовета (у першы раз) у сваёй паставе аб ходзе абмеркавання Канстытуцыі па дух сельсаветах (Раманаўскі і Парошанскі) гаворыць: «Сталінскі дадны сельсаветаў падыйшлі фармальна-бюракратычна да вадной-



Фізічны таблёт дома Чырвонай Арміі ў Менску. Фото Я. Салавейчыка.

НАСУСТРАЧ НАДЗВЫЧАЙНЫМ З'ЕЗДАМ СОВЕТАУ

Абавязцельствы віцебскіх швэйнікаў

ВІТЭБСК, 22 верасня. (Ад наш. спец. нар. па тэлефону). Ва ўсіх цехах швейнай фабрыкі «Прафінтэр» шырока абмеркаваецца пісьмо стыханаўцаў гомельскага шклозавода імя Сталіна. Работчы і работніцы на сходах выказваюць сваю абавязцельства і адданасць камуністычнай партыі і любімаму правяду народнаў таварышу Сталіну. У віцебскім цеху пры абмеркаванні пісьма выступіла ўдзельніца тав. Жаркова. — У адзнаку падрыхтоўкі да надзвычайнага з'ездаў Совецкаў, гаворыць тав. Жаркова, я і абавязцельства стаць стыханаўцаў і даваць выключна добрую якасць прадукцыі. — У адказ на пісьмо стыханаўцаў гомельскага шклозавода імя Сталіна, работчы і работніцы фабрыкі «Прафінтэр» узялі на сабе абавязцельствы: даць краіне вышч план дадаткова прадукцыі на 350 тыс. руб.; знізіць сабекошт прадукцыі на 670 тыс. руб.; замест прадугледжаных планам 650 тыс. руб., арганізаваць скарэню стыханаўскаю брыгаду; правесці з 1 кастрычніка стыханаўскіх духаведнікаў.

Стыханаўскае надзвычайнае з'езду

ОРША. На сідкатным заводзе разгарнулася падрыхтоўка да VIII Усеаюзнага і XII Усебеларускага з'ездаў Совецкаў. 21 верасня на заводзе пачалася стыханаўская дэкада, якая праходзіць пад лозунгам «Дарэ краіне не менш 65.000 палігн за суткі!». За першы дзень дэкады завоў даў 67.500 палігн, пры плане ў 42.000. Наперадзе ідзе змена май-стра-комсамоўца Калусціца, якая вырадавала за дзень 35.000 палігн. Калектывы завода «Спартак» абавязцельствы сустраць Усеаюзны з'езд Совецкаў выкананнем тадавай праграмы і вышч план прадукцыі на 200.000 рублёў. Зараз на заводзе падрабэзна вивучаецца кожны пункт сталінскай Канстытуцыі. Работчы і інжынерна-тэхнічны персонал Ашанскага хлебакамбіната абавязцельствы да ажрышы з'езда вышч прадукцыі звыш плана не менш, чым на 600 тыс. рублёў. На заводзе № 1 устанавіваецца новая пестамішальная машына для хлебных вырабаў і пестамішальна для кандыцёрскіх вырабаў. Апрача таго устанавіваецца мукатрасвальны апарат, што палепшыць якасць хлеба (за гэтага часу мукатрасвальна ўручную). (БЕЛТА).

Дастойна сустранем з'езды Совецкаў

Пісьмо калгаснікаў і калгасніц калгаса імя Сталіна, Менскага раёна, да ўсіх калгаснікаў і калгасніц БССР

Пісьмо калгаснікаў і калгасніц калгаса імя Сталіна, Менскага раёна, да ўсіх калгаснікаў і калгасніц БССР. Неўзабаве абіраюцца надзвычайныя з'езды Совецкаў для падагулення вышч усенароднага абмеркавання сталінскай Канстытуцыі і падрыхтоўка яе зацвярджэння. Гэта будзе гістарычныя сядзі. Нам калгас умястоўвае вадліка гонару пасіць імя таварыша нашай новай Канстытуцыі, імя таго, хто нахчынае ўвесь 170-мільённы народ Совецкага Саюза на гераічныя справы, імя таго, хто з'яўляецца сцягам нашай барацьбы за сацыялізм, імя гораца любімага калгаснікамі і ўсім працоўным народам — імя вадліка Сталіна. Гэта абавязцельства нас прапозіцыя ўзвора. Заванчаецца сельсагаспадарчы год, поўны станоўчых рэзультатаў і нашым калгасе. Стэла м.м. наперакор неспрыячому надвор'ю, атрымалі добры ўраджай: 13 цэнт. жыта, 16 цэнт. аўса, 20 цэнт. ячменю, ад 200 да 300 цэнт. бульбы з 1 гектара. Выконваючы ўказанні вадліка Сталіна аб падрыхтоўцы ўраджайнасці, мы вышч план дадаткова прадукцыі павышэння ўраджаю. Наўдла нашага калгаса размышчаюцца вадлікі і непраходныя ралей балоты. І вось мы з гэтых балот бярэм не толькі торф для ўгнаення сваёй палёў, але і здымаем нябачаны ў нашых межах ураджай. Мы асунілі 300 гектараў балот, пракапаўшы для гэтаў меты 25 кілометраў канаў. На 165 гектарах быў зроблен пасеў траў, зернавых культур і гародніны. Кожны гектар пасеву траў даў нам 450 пулоў высокакачэства сена, з 18 гектараў зернавых яравых мы ўзялі ў сярэднім на 30 цэнт. ячменю і аўса, знімаў з гектара не менш як 500 цэнт. кармаплодаў. Да будучы года мы намернілі асвоіць яшчэ 120 гектараў такіх балот.

Пісьмо калгаснікаў і калгасніц калгаса імя Сталіна, Менскага раёна, да ўсіх калгаснікаў і калгасніц БССР

Пісьмо калгаснікаў і калгасніц калгаса імя Сталіна, Менскага раёна, да ўсіх калгаснікаў і калгасніц БССР. Мы вышч план дадаткова прадукцыі павышэння ўраджаю. Наўдла нашага калгаса размышчаюцца вадлікі і непраходныя ралей балоты. І вось мы з гэтых балот бярэм не толькі торф для ўгнаення сваёй палёў, але і здымаем нябачаны ў нашых межах ураджай. Мы асунілі 300 гектараў балот, пракапаўшы для гэтаў меты 25 кілометраў канаў. На 165 гектарах быў зроблен пасеў траў, зернавых культур і гародніны. Кожны гектар пасеву траў даў нам 450 пулоў высокакачэства сена, з 18 гектараў зернавых яравых мы ўзялі ў сярэднім на 30 цэнт. ячменю і аўса, знімаў з гектара не менш як 500 цэнт. кармаплодаў. Да будучы года мы намернілі асвоіць яшчэ 120 гектараў такіх балот. Для атрымання высокага ўраджаю мы прыкладзілі вельмі шмат намаганьняў. Высокакачэства апрацавалі кожную палёў тэбю, укладваючы ў гэту справу ўсё сваё ўмяне, стараннасць і любоў. Для ўгнаення тэбю ўнеслі шмат вагонаў стыханаўскага ўгнаення, 3000 тон гною, больш трох тысяч тон торфу, поўнае курмыя памёт, зборалі і вывазілі на поле ўсё, што толькі здымае ўдзельнік ураджайнасці нашым сацыялістычным палёў. Саўба, догляд пасеваў, уборка праведзены ўзвора і ў тэрмін, устанавлены ўрадам, з захаваннем агратэхнічных патрабаваўнаў. Мы клопцімся аб ураджай будучага года. Заванчаецца абавязцельства ўвора ўсе 312 гектараў аўсных культур пасевы на добра ўгнаеннай глебе: па гняі, лубіны, чыстым памёт і кампозіцыям, і ні адна гектара па забароненых агратэхнічнай падрыхтоўкай. Мы акуратны ў выкананні сваёй абавязцельствы перад роднай пролетарскай дзяржавай. Да 10 жніўня выканалі абавязцельствы звыш планам і натуралістаў за выкананне МТС работу. Ужо здалі належачую з нас колькасць насення канюшыны. Да 1 верасня на 100 проц. выканалі план малакапаставы. Амаль на 70 проц. выканалі план малакапаставы 1937 года. Ужо здалі звархае 100 тэнт бульбы ў лік абавязковых паставы. Маём малочна-тварнаўную ферму на 252 галавы буйнай рагатай жывалы, сунорч планам — мець да 1 студзеня 1937 г. 236 галоў. Ся-



Герой

«І так, заўтра ў дарогу! Правран да апошняга вадліка самалёт, выправаван у паветры і на вадзе. Заліт бензін у бакі. Пагружана ўсё неабходнае для экіпажа: аварыйны запас харчовай, спальнага матрыі, дэчкі паўшчымі палаткі, футравыя адзенне. Усе ўздыжнікі пераліць абабачаныя парашутамі. На вадліка артышчана пераліць гатовы машына і людзі. Заўтра на світанні Малаўца паложыць самалёт на курс-Якутск». Так пачыналася 22 ліпеня першая карэспандэнцыя ў «Правра» аб пералёце Васілія Сергеевіча Малаўца. Палёт над Арктыкай! Што азначае такі палёт? Вядчасць пазначыла. Былае так, што і пры ясным небе адзудзіцца гарызантальная бачнасць. 3-за рассяянага артышчана святла кепска вышчавоўнацца зверху ў хмурную пагоду назват буйныя кароўнасыя тэбю і ляду: пасадка на непраходную паверхню робіцца таму операў рывакоўнай. Міраж і рэфракцыя. Над ушчым рэфракцыя бачны гарызонт часамі павышчаецца, часамі паніжаецца. Міраж: у моры шчыра адзінокі карабел, але дэчым зверху ападае, што гэта два-тры карабелі. Усё, паірамае вадкам, робіцца аўтанучным, неадкладным. Імга, голы над морам. Віхравыя струмені паветра. Яны абрушваюць на самалёт самага нечаканна ўдары, ускладняюць пільнаванне, патрабуюць найдакладнайшай работы руляў. Абледаванне самалёта. Пры малых тэмпературах ніжэй паверх воблакаў складаецца з пераходных кропелек вадкі. На паверхні самалёта, калі ён панадае ў тэбю воблака, настольнаецца ледзавая зорка. Корка асыдае на плоскасці самалёта, абвалювае віт, затрудняе работу руляў, вядзе да вымушанай пасадкі, а часамі — да гібельна. Ці можна пералічыць усе труднасці, усе небяспекі арктычнага пералёту? Мы адзначылі тут дзевяць з іх. Але небяспека непраходна больш. Яны на кожным кроку. Яны раптоўныя, бяспасныя. Палёт над Арктыкай — адзін з найбурлівейшых палёў, вядомых авіяцыі. Многім авіяцым лётчыкам і дасведчаным Арктыка кампавала жыцца. Вос ў 1928 годзе на самалёце «Лета» лётчык на выратаванне экіпажа «Гані» вадлікі Амундсена. І не вяртаецца больш. У скарэйнай звархе гіне каля мыса Шмідта амерыканскі Эйслерс. Віхравыя струмені паветра прысікаюць да вадкі самалёт «Комсерверт» каля Матачкіна Шара. Гінуць лётчыкі і экіпаж. Таму кожны з нас, хто чытае аб арктычных пералётах, хто адважае крок за крокам на карце ўсх самалёта, пільнавае калядзіным героем, павінен памятаць аб тым, што тоіць за сабой такі рух. Тады стане ясным, якое лётца майстэрства, якая праца схаўваецца за кароткай газетнай весткаю: «Вышч — прыляцеў». Труднасць не спыняе саветскіх лётцаў. 3 года ў год мюжацца іх лётны гераічны ўчыны. Нямога год адзудзіць нас ад першай спробы лётнай разведкі, зробленай В. Г. Чухаўскім, — першага саветскага вопыту лётнай работы ў Арктыцы. Але колькі пулоўных палёў зроблена за гэты кароткі тэрмін! Палёты Бабушына, Калыца, Красіскага, Левановскага, Сяпёва, Фарха, Алексеева. Работы Галышова і Вадаў анава. Выратаванне чөлвіскаў. Пералёт з Лос-Анжэлеса ў Маскву. Вадлікі Малаўца... «І так, заўтра ў дарогу!» Дзятуюча лётца ўмявае ў паветра. Небывалая дарога лётчыка перад ён. Спалатку яна лётчык на ўдох. Кежма, Ушчугу, Якутск. Ушчэ — Ёнісей, Ангара. За Якутск — Алдан. Але вос пачынаюцца праблемы. А поўны названалы паліна: Якутск — Ан. Тут не лётчык лётчык адзіна самалёт. Ён прыляцае перамажучы пералёт Якутска ў горы, гэтай лётчыка лётчык! І вос яна над горами. Ушчэ — горныя вадкі, сонкі. Вадкі няма: ні восера, ні рэчкі. Як далёка пайшла ад ролнай стэпкі наша суднацел! Сухазем'е. Пустынянае, невабале суднацел. Вышч, вышч! Пал лётчык па-

пер Станавы хрыбет. Не толькі морналі, але і сухапутны самалёт не апусціцца тут: няма палюўні. Калі матор адмовіць — смерць. Наперад! Праходзіць у палёне шмат гадзін. Нехта з экіпажа пазказвае ўніз: мора! Не, не мора гэта, а туман. Мора, можа быць, блызка ўжо, лодка, магчыма, лыціць над Охонскім морам. Але мора не вадкі: мора зверху прыкрыта туманам, як наварыўка. Дзе-ж знаходзіцца самалёт? Магчыма, усё яшчэ над сухазем'ем. Магчыма, лодка залупталася. Алічэна ў бок. Магчыма, туман шчыра на прышчунуся к мору: тады справа пахляска. Пара вышчачыць месцазнаходжанне, бензін на захаванне. Пара сунскалпі Пачынаецца спуск. Туман, туман. Няўжо і сапраўды ён апусціцца на зямлю... Раптоўна сіль. Гэта разрыў у першай воблачнай коўры. Гэта «ападка». Лодка плыве ў авенца. Вадлікі прастор адрываецца над ён. Сонна і сіль. Ушчэ — мора. Вада. Базмерлы басейн вадкі, гошы для ўзлёту і для пасадкі. Сухазем'е — зладу. Дзяджурскі хрыбет прайшоў... Этал ідзе за эталам. Ненагоны насіваюцца лодку. Яны не лопыць сій ні апачыны, ні пералічу. Ён прытозіцына агіпаць. Камчатка замест таго, каб перасекчы яе. Пасля Петрапаўлаўска лодка лётчык на поўнач. Ушч-Камчатка, Анадыр, Ушч. Лодка звароўвае на захад. Яна лётчык на паўночнай кроўцы нашай палатцы. Цяпер ужо Арктыка навалваецца на лётчыка ўсёй

сільнага свайго метеаралагічнага арасіла. — У гэтым годзе, — піша стыханаўца Малаўца, — метеаралагічны ўмовы ў Арктыцы былі вельмі неспрыячымі. Туманы, ветры, дажджы, а пароды і снег. Імга. Спыра, шён блызаўняны шчы ўшчча за ілюмінатары: баскоўца гоўшча туману. Лодка ўздыжывае яе. Дзесцікі пераходкі пападаюць на шматку. Дзесцікі пераходкі, аб якіх скупа паведавалі газетныя радкі, але адоленне якіх быць справа сапраўднай адважанасці і сапраўднага лётнага майстэрства. Сапраўдны імжысты туман як Ванкарама. Абледаванне самалёта ля мыса Шмідта. Пасадка ў тумане сяроч ільдоў каля Дыксона. Нішто не атрымывае лодкі. Пелот наўдзіцца вядзе яе да моты. Лётка і свабодна абавозіць ішч чырвоны лінійны трашы сваёй контурны вадліка Азіяцкага матерыка. І вос лодка ля моты. Лодка, якая праблала скарэнь бурі, туман, лодка, якая пакінула заду садыны водны марэй, прэсвыны вадкі рэк, названалы «мастын сухазем'я». Вос гэта лодка. Яна лётчыка гоўшчца на рэчнай вадзе, пагоўны лётчык прыляць, каб аўрнуць на яе, каб абавозіць блызка гэта лодку судоно. Ужо не старадаўні карабел, не парусы, не плітаноты, не скрып снапіль робіцца атрыбуатаў новых вяртылаў і Васко-де-Гама. Не. Паветра, прапелор, насучныя плоскасці, сістэмы бензіннаўжыцця. Лодка ля моты. Гарачае прымятанне яе ўздыжае! Васілій Сергеевіч Малаўцаў ра-

